

Спорт-тайм

НЯСТРЫМНЫЯ. ПЯТНАЦАЦІРАЗОВЫЯ

У штотыднёвым аглядзе «Звязды» традыцыйна расказваем пра самыя прыкметныя спартыўныя навіны выхадных.

1. Футбалісты БАТЭ датэр-ства і 15-ы раз сталі пераможцамі першынства краіны па футболе. У дамашнім матчы 27-га тура барысаўчане перамаглі гродзенскі «Нёман» з мінімальнай перавагай 1:0 і за 3 туры да фінішу турніру сталі недасягальныя для сапернікаў.



— Аказаўшыся ў звышшчыльным спаборніцкім графіку і ўзяўшы шэсць найважнейшых ачкоў у Гомелі і Брэсце, мы стварылі сабе і верным балельшчыкам перадумовы для сённяшняга свята, — расказвае галоўны трэнер БАТЭ Аляксей БАГА. — Што датычыцца самой гульні з «Нёманам», то, магчыма, яна атрымалася не вельмі яркай і тэмпавай. Усё ж такі мы не роботы, а жывыя людзі, якія таксама стамляюцца. Але атрымалі перамогу — і гэта чэмпіёнская перамога! Мы заваявалі чарговае золата! І самы-самы прыемны факт гэтага вечара ў тым, што мы ўсе разам стрымалі слова, якое давалі адзін аднаму зусім пры іншых абставінах 24 верасня... Калі ішоў дождж і спяваў Фрэнк Сінатра. Тады мы паабяцалі адзін аднаму, што станем чэмпіёнамі. Таму сёння мы — чэмпіёны.

Настаўнік адзначыў, што датэрміновая перамога не азначае, што ў трох заключных турах чэмпіянату каманда будзе дзейнічаць спусціўшы рукавы.

Нагадаем, ужо ў чацвер 15-кратны чэмпіён краіны ў рамках розыгрышу Лігі Еўропы сустрэнецца з лонданскім «Чэлсі».

У іншых нядзельных сустрэчах чэмпіянату краіны мінскае «Тарпеда» ў гасцях было мацнейшае за «Служ» — 3:1. Жодзінскае «Тарпеда-БелАЗ» разграміла ў Магілёве мясцовы «Дняпро» — 3:0, салігорскі «Шахцёр» не змог перамагчы на выездзе сталічны «Прамень» — 1:1. **Вынікі іншых сустрэч 27-га тура:** «Мінск» — «Гарадзея» — 0:4, «Віцебск» — «Дынама» (Мінск) — 0:1, «Дынама» (Брэст) — «Іслач» (Мінскі раён) — 3:1. У апошнім матчы гэтага тура «Смалявічы» прынялі гасцей з «Гомеля».

Становішча ў групе лідараў: БАТЭ — 69 ачкоў, «Шахцёр» — 55, «Дынама» (Мінск) — 54, «Віцебск» — 53, «Тарпеда-БелАЗ» — 50, «Дынама» (Брэст) — 48. Замыкае турнірную табліцу «Дняпро», у якога 16 ачкоў, па 21 бале набралі «Смалявічы» і сталічнае «Тарпеда», 22 ачкі мае «Прамень».

2. Вадзім Ліхарад заваяваў бронзавую ўзнагароду чэмпіянату свету па цяжкай атлетыцы ў Ашгабаце. Беларус саступіў сапернікам з Кітая і Рэспублікі Карэя, вынік Вадзіма — 343 кг (156 кг і 187 кг).

Адзначым, што на гэтым чэмпіянаце свету беларуская каманда выступала ў значна абноўленым складзе.



3. Беларускія плыўцы заваявалі чатыры ўзнагароды на пятым этапе Кубка свету ў Пекіне. На дыстанцыі 50 м батэрфляем Яўген Цуркін заняў трэцяе месца, а ў заплыве на 100 м такім жа стылем ён стаў другім. Дзве бронзавыя ўзнагароды на рахунку Ільі Шымановіча на дыстанцыях 50 і 100 м брасам.

Наступны этап Кубка свету пройдзе з 9 да 11 лістапада ў Токіа, а завершыцца розыгрыш ганаровага трафея 15—17 лістапада ў Сінгапуры.

4. Арына Сабаленка займае 11-е месца ў абноўленым рэйтынгу Жаночай тэніснай асацыяцыі (WTA). На мінулым тыдні перад турнірам у кітайскім Чжухаі яна займала 12-ю пазіцыю, там Арына атрымала адну перамогу і пацярпела адно паражэнне, пасля чаго паднялася на адзін радок.

Аляксандра Сасновіч па-ранейшаму знаходзіцца на 30-м месцы, Вікторыя Азаранка займае 51-ю пазіцыю, у Веры Лапко 65-е месца.

У тройцы лідараў змен не адбылося — наперадзе па-ранейшаму румынка Сімона Халеп, другой ідзе немка Ангеліка Кербер, на трэцім месцы дацкая тэнісістка Каралін Вазняцкі.

Мужчынскі рэйтынг узначальвае серб Новак Джокавіч, з беларускіх тэнісістаў вышэй за ўсіх размясціўся Ілья Івашка, які мае 645 балаў і знаходзіцца на 88-м месцы.

5. Брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова пацярпеў чацвёртае запар паражэнне ў Лізе чэмпіёнаў, саступіўшы на выездзе македонскаму «Вардару» 23:30. Пасля шасці праведзеных сустрэч у актыве БГК засталася 4 ачкі і 6-е месца ў турнірнай табліцы.

Турнірнае становішча: «Вардар» — 10 ачкоў (6 матчаў), «Барселона» — 8 (5), «Віве» — 8 (5), «Райн Левен» — 8 (6), «Веспрэм» — 6 (6), БГК — 4 (6), «Манпелье» — 1 (6), «Крысціянстад» — 1 (6). **Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.**

СЁННЯ

Сонца


	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	8.19	17.26	9.07
Віцебск —	8.13	17.12	8.59
Магілёў —	8.09	17.17	9.08
Гомель —	8.01	17.18	9.17
Гродна —	8.33	17.43	9.10
Брэст —	8.29	17.48	9.19

Месяц

Апошняя квадра
31 кастрычніка.
Месяц у сузор'і
Скарпіёна.


Імяніны

Пр. Аляксея, Апанаса,
Івана, Мікалая, Пятра.
К. Хрысціны, Леанарда,
Фелікса.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Купіў новыя шыны, а жонка не заўважае. У яе дакладна хтосьці ёсць.

— Фіма, а колькі ў цябе каштуе ўстаўці зуб?
— Дорага. Нават і не разлічвайце.
— А калі я прыйду да цябе дадому, а не ў клініку?
— Тады крыху танней.
— Са сваім зубам і інструментамі?
— Яшчэ крыху скіну.
— А тое, што я твой бацька?

— Вы такі зноў з козыраў пайшлі, тата?..

Прыняў рашэнне сёння скончыць мой марафон «Месяц без алкаголю», які я пачаў учора.

Сустрэліся два экстрасэнсы. Адзін пытаецца ў другога: — Ну, і як мае справы?

Дзевяноста працэнтаў жаночай прыгажосці складаецца з мужчынскага ўяўлення!



Сардэчна віншуем з днём нараджэння намесніка галоўнага ўрача па медыцынскай частцы **Ларысу Паўлаўну ЮРЭВІЧ**. Каб зоркі падалі ў руку, Каб Вам ва ўсім спрыяла неба І каб хапала ў кашаліку На ўсе надзённыя патрэбы! **Калектыў медыка-санітарнай часці ААТ «МАЗ», Валянціна Касінская.**

Наступны нумар «Звязды» выйдзе ў чацвер, 8 лістапада.

Даты

Падзеі

Людзі

6 ЛІСТАПАДА

1918 год — нарадзіўся (вёска Майсееўка, цяпер у Мазырскім раёне) Андрэй Данілавіч Колас, беларускі журналіст, заслужаны работнік культуры Беларусі. З 1946 года — старшыня Ваўкавыскага гарвыканкама. Быў рэдактарам абласной газеты «Гродзенская правда», начальнікам упраўлення па друку Гродзенскага аблвыканкама. У 1970—1984 гадах працаваў намеснікам рэдактара, рэдактарам «Сельскай газеты». Памёр у 2010 годзе.

1945 год — у Мінску заснаваны мотавелазавод.

1948 год — нарадзіўся Станіслаў Нічыпаравіч Князеў, дзяржаўны дзеяч Беларусі, юрыст і гісторык. Генерал-маёр. Доктар юрыдычных навук, прафесар. У 2001—2003 гадах — першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі. У сакавіку 2003 года назначаны рэктарам Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. З верасня 2011-га — рэктар Міжнароднага ўніверсітэта «МІПСА».

1492 год — на востраве Куба Хрыстафор Калумб у суправаджэнні групы матросаў пабываў у індзейскім паселішчы, дзе яму давялося ўпершыню пазнаёміцца з дзіўным звычайем, які існаваў сярод індзейцаў. Тубыльцы трымалі ў роце скручанае ў трубочку і падпаленае з аднаго канца лісце нейкай травы, якую

1919 год — У Лондане на сумесным пасяджэнні Брытанскага Каралеўскага таварыства і Каралеўскага астранамічнага таварыства было абвешчана аб трыумфальным пацвярджэнні агульнай тэорыі адноснасці Эйнштэйна. Увосень 1919 года англійская экспедыцыя ў момант зацьмення выявіла прадказанае Эйнштэйнам адхіленне святла ў полі прыцягнення Сонца. Пры гэтым вымеранае значэнне адпавядала не ньютонаўскаму, а эйнштэйнаўскаму закону прыцягнення. Сенсацыйную навіну перадрукавалі газеты ўсёй Еўропы, хоць сутнасць новай тэорыі часцей за ўсё выкладалася ў скажоным выглядзе.

1928 год — амерыканскім палкоўнікам Джэйкабам Шыкам была запатэнтавана першая электрабрытва.

1943 год — войскі 1-га Украінскага фронту (камандуючы генерал арміі Мікалай Фёдаравіч Ватуцін) вызвалілі сталіцу Украіны — горад Кіеў.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯУКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з’яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>;
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 4161.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Нумар падпісаны ў 19.30
5 лістапада 2018 года.